



ПРАЛЕТАРЫ УСІХ КРАІН, ЯДНАЙЦЕСЯ!

# Гомельскі Універсітэт

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, КАМІТЭТА ЛКСМБ  
І ПРАФКОМА ГОМЕЛЬСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА

№ 24 (618)

Субота, 7 верасня 1985 г.

Газета заснавана ў верасні  
1969 года. Выходзіць  
раз у тыдзень

Цена 2 коп.

## У ПАХОД ЗА ВЕДАМІ



Яшчэ зусім нядаўна іх называлі аблітыентамі. У многіх з іх не паспелі улегціся хвальвані таго моманту, калі з трывогай і надзеяй шукалі яны свае праўшчы ў спісах залічаных на першы курс Гомельскага дзяржавнага ўніверсітэта. А цяпер яны — пайнараправыя студэнты ГДУ. Імі яны, 675 учнашчын школынкай, былых воінаў Савецкай Арміі, слухаюць падрыхтоўчага дзяялішча, маладых рабочых, сталі 1-га верасня, пасля ўрачыстага традыцыйнага свята — пасвячэння першакурснікаў у студэнты.

...Калі корпуса № 1 пануе ажыццёлнне. Выстраліцца ў стройныя шарэні ўноўнікі ўрачыстасці. Пад гукі марша сцяг Гомельскага дзяржавнага ўніверсітэта юношы прафесар, кавалер ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга, член-карэспандэнт АПН СССР, прафесар І. Ф. Харламаў, сцяг камсамольскай арганізацыі — пяцікурснік матэматычнага факультэта, член бюро гарнкома камсамола Віктар Шведаў. Памяцны сцяг ЦК КПБ і Савета Міністраў БССР «Зашматгадовы актыў» ўдзел у будаўніцтве і меліярацыі зя-

мель, поспехі ў вучобе і грамадска-палітычным жыцці» — актыўны ўдзельнік будатрадаўскага руху студэнтў знанамічнага факультэта Мікалай Сівенка.

Слова прадастаўліяеца рактару ўніверсітэта, акадэміку АН БССР, лаўрэату Дзяржаўнай прэміі СССР Б. В. Бокуцю. Ен іцяпіла вітае новася папяўненне студэнцкай сям'і ГДУ, віншуе ўсіх ся звязаны — Днём ведаў. Гаворыць аб тых вялікіх задачах, якія стаяць сёня перед вышэйшай школай, і высокай адказнасці студэнтаў, будучых маладых спецыялістў у справе ажыццяўлення раформы агульнаадукацыйнай школы.

Затым па традыцыі першакурснікам уручаецца сімвалічны студэнцкі белет. Яго прымаюць студэнткі біялагічнага факультэта Трына Шкурук і Сяргей Збрыйцкі з матфака.

Наш сёняшні мірны і щаслівы дзень завяжаны старышымі пакаленнем. За яго аддалі жыццё герояў. Аб гэтым усхвалявана гаварыць у сваім выступленні кандыдат гісторычных наукаў, дацент кафедры гісторыи КПСС, удзельнік Парада ў Маскве, пры-

свеченага 40-годдзю Вялікай Перамогі, былы партызан Я. А. Семячук. І як сведчанне нашай нязгаснай памяці аб героях, дзеякія якімі цілернія молодыя вучыцца і марыцы, дэлегаты першакурснікаў ускладаю кветкі на брацкі магіле ў студэнцкім парку.

Яшчэ адна добрая традыцыйная свята пасвячэння — уручэнне першакурснікам сімвалічнага Ключа ведаў. Пасля кранавання вучыцца, цéлым слоў свайго выступлення выпускнік ГДУ 1985 года Іван Афанасьев перадае яго першакурсніку гістфіла Дэмітрыю Робе.

Студэнцкае жыццё — гэта не толькі карпніліў вучоба, але і час сталені, працоўнай загародкі. Пра гэта сказаў першакурснікам ветэран будаўнічых атрадаў, былы выпускнік ўніверсітэта Алег Дзэміденка. Ян сімвалічна прападобства ён уручыў кельму першакурсніку Вадзіму Пратапопаву — прадзявіце 1 памажнічай здабыткі зводнага будаўнічага атрада ГДУ!

Цéлла віталі першакурснікаў. Професарска-выкладчыцкі састав ўніверсітэта з Днём ведаў, пачаткам новага наўчальнага года першы сакратар гарадскога камітэта партыі Ю. А. Самборскі і другі сакратар Гомельскага аблкома ЛКСМБ В. Ф. Машэнская.

Над колонамі ўрачыста гучыць слова клятвы першакурсніка, якую зачытвае Ігар Дрэмук, звініць званак і кліча новася папяўненне студэнцкай сям'і ўніверсітэта на іх першую лекцыю.

...Настойліва будучыя крохыць да вяршыні ведаў, авалодвавыць наўшымі дасягненнямі наукаў і тэхнікі, каб стаць высокакваліфікованымі спецыялістамі, сёняшнія першакурснікі. Упершыню разам з імі будучы вучыцца ў ГДУ і замежнія студэнты.

Ва ўрачыстым пасвячэнні першакурснікаў у студэнты прыняў ўдзел сакратар Цэнтральнага РК КЛБ В. І. Чапелаў.

Т. ДУБЯК.  
Фота У. Чыміцкі.



**XXVII з'езду КПСС—дастойную сутрэчу!**

# ДЭВІЗ:

## ТЭМПЫ І ЯКАСЦЫ!

ЗВАРОТ  
ДА УДЗЕЛЬНІКАУ  
АСЕННІХ  
СЕЛЬГАСРАБОТ

На фінішную прамую выходаць завяршальны год адзінаціяція піццігодкі—год слыгага юблем Першага савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. Намаганія ўсіх калектыў цішер на кіраванні на наспіхове выкананне планавых заданій і сацыялістичных абавязкаў 1985 года і піццігодкі ў цалым. Вялікі прыліў сі! і творчай энергіі ва ўсіх працаўнікоў выклікал усіядороднае падрыхтоўка да чарговага XXVII з'езда КПСС. Дастойна сутрэчу форум камуністычнай першай у свеце Краіны Саветаў—начынная задача кожнага грамадзяніна.

Да патрыятычнага руху далучыўся і калектыў нашага ўніверсітэта. Перад ім цішер стваріць адказную задачу па аказанію ўсімірнай дапамогі колгасам і саўгасам Гомельшчыны на ўборцы бульбы і ў правядзенні некаторых іншых неадкладных сельскагаспадарчых работ. Усяго ў гаспадаркі на кіраванні звыш 700 чалавек. Абавязак кожнага сельскагаспадарчага атрада, па першага дыя «уключыцца ў барацьбу за даследчынішай вышынай» прымаюцца пры высокай якасці работы, за тое, каб высіці пераможцам абласнонага сацыялістичнага спаборніцтва. У гэтай справе ёсць з каю брэць прыклад. У прыватнасці, летасі сельгасстраты «Эканаміст» і «Белаг» з білагнінага факультэтаў (камандзіры А. М. Дзейнідзе, С. У. Аусеніна), якія прызначаны ў колгасе «Радзіма» Жлобінскага раёна ў саўгасе «Рэчы». Веткаўскага раёна, заявілі ў абласным спаборніцтве адміністрація другое і трэціе месцы, за што былі ўзнагароджаны Ганаровымі граматамі АК

ЛКСМБ і атрымалі грамовыя прэміі. Цяпер треба змагацца за першымісту ў спаборніцтве.

Як вядома, перамога дастаєца не толькі ўдарнай працы. Важны захоўваць строгую ўнутрытадрадную дысцыпліну, не дасціць ніводнага вымаку парушэння правілаў тэхнікі бясьпекі, весці широкую грамадска-палітычную і ідэйскую-вызвучную работу, на месцах дыслекцыяў прарагандаваць наш ўніверсітэт — вядучую вышэйшую навучальную установу Беларускага Палесся.

На сельгасрабочатах вольнага часу будзе не шмат. Але і яго треба праводзіць з найбольшай карысцю для свайго здароўя і тых, хто ўсіх давайдзецаў быў побач. Усе масавыя мераприемствы неабходны праводзіць у десных канцэнтраціях з масавымі камсамольскімі арганізацыямі, сельскай моладзю. Увагай і клопатамі треба арганізоўваць інвалідіў і ветэранаў вайны і працы, сем'і воінаў і партызан, якія загінулі ў барацьбе з нацызмам і фашызмамі з ахопнікамі з наш сёняшнімі члавічымі дзеяніямі.

Абавязковы нормай кожнага атрада, кожнага байца павінен стаць абсалютна цвяроць лад жыцця. Адначасова павінен пакінуць пасля сябе добры след, заслужыўшы ўсюю ўдзячу на сябе яўскоўцаў. Імкніцца да гэтага траба ва ўсіх сваіх спра-

РЭКТАРАТ, ПАРТКОМ, КАМІТЭТ ЛКСМБ,  
ПРАФКОМ СТУДЕНТАУ.

**У савеце аблАПА, абкоме ЛКСМБ і аблсаўпрофе**

## АБ ПРАВЯДЗЕННІ АБЛАСНОГА АГЛЯДУ СТУДЭНЦКІХ АТРАДАЎ, ЯКІЯ ПРАЦУЮЦЬ НА ЎБОРЦЫ БУЛЬБЫ І ЛЬНУ, АГАРОДНІНЫ І САДАВІНЫ Ў 1985 ГОДЗЕ

Надаючыя вялікае значэнне ролі студэнцікіх атрадаў у выкананні Харчовай праграмы краіны, а таксама ўзмешчэнню грамадска-палітычнай работы студэнцікі і наўчаніцкай моладзі у колгасах і саўгасах, прэзыдыму аўтарства абласнонага аграпрамысловага б'яднання, бюро АК ЛКСМБ, прэзыдыму аблсаўпрофа прынятыя пасстановы, у якой прадугледжана ў верасні—кастрычніку 1985 года правесці абласны аггляд на ўборцы бульбы, льну, агародніны і садавіны восенню 1985 года. Студэнцікіх атрадаў, якія заняты на ўборцы

бульбы, льну, агародніны і садавіны. Зацверджаны ўмовы абласнонага аггляду, устаноўлены грамовыя прэміі пераможцам.

Рэйнім аграпрамысловым б'яднаннем, гаркомам, райкомам камсамола, райкомам прэфектуры работніку сельскай гаспадаркі даручана правесці рабітнікі агляды студэнцікіх атрадаў, якія працујуць на ўборцы бульбы, льну, агародніны і садавіны, у агледзе не ўздзельнічаюць.

## УМОВЫ АБЛАСНОГА АГЛЯДУ СТУДЭНЦКІХ АТРАДАЎ, ЯКІЯ ПРАЦУЮЦЬ НА ЎБОРЦЫ БУЛЬБЫ І ЛЬНУ, АГАРОДНІНЫ І САДАВІНЫ ВОСЕННЮ 1985 ГОДА

У абласным агледзе прымаліца ўзведані студэнцікі атрады, якія працујуць у колгасах і саўгасах вобласці.

Пераможцамі будуть прызначаны студэнцікі атрады, якія дабіцца пешых вынікаў у павышэнні прадукцыйнасці працы, арганізацыі ўнутрытадрадной дысцыпліны, павышэнні якасці выконаваемых работ, скарачэнні ўстаноўленых тэрмінаў ураджай, арганізацыі грамадска-палітычнай і ідэйно-выхаваўчай работы ў месцах занядбання.

Атрады, у якіх будуть дапушчаны паўншэнні правіл тэхнічнікі, ўнутрытадрадной дысцыпліны, неўзначенне норм выпрацоўкі, і атрады, якія не працујуць на ўборцы бульбы, льну, агародніны і садавіны, у агледзе не ўздзельнічаюць.

Пераможцы абласнонага аггляду будуть ўзнагароджаны:

- за I месец — адзін атрад ад вышэйшых і адзін атрад ад сярэдніх спецыяльніх і прафесіянальна-тэхнічных навучальных установу Ганаровай граматай АК ЛКСМБ і грамовай прэміяй у суме 1500 рублёў;
- за II месец — адзін атрад ад вышэйшых і два атрады ад сярэдніх спецыяльніх і прафесіянальна-тэхнічных навучальных установу Ганаровай граматай АК ЛКСМБ і грамовай прэміяй у суме 1000 рублёў;
- за III месец — адзін атрад ад вышэйшых і два атрады ад сярэдніх спецыяльніх і прафесіянальна-тэхнічных навучальных установу Ганаровай граматай АК ЛКСМБ і грамовай прэміяй у суме 700 рублёў.

Студэнтаў, прызначаных іх да навуковых работ, якія ў сценках навучальных установ, выпрацоўцы ў юнакоў і дзяўчынок высокія маральныя якасці.

Нядайна па прадстаўленію Міністру рэспублікі і рэспубліканскага камітэта галіновага прафсаюза міністр вышэйшай

тай АК ЛКСМБ і грамовай прэміяй у суме 1500 рублёў.

За II месец—адзін атрад ад вышэйшых і адзін атрад ад сярэдніх спецыяльніх і прафесіянальна-тэхнічных навучальных установу Ганаровай граматай АК ЛКСМБ і грамовай прэміяй у суме 1000 рублёў;

за III месец — адзін атрад ад вышэйшых і два атрады ад сярэдніх спецыяльніх і прафесіянальна-тэхнічных навучальных установу Ганаровай граматай АК ЛКСМБ і грамовай прэміяй у суме 700 рублёў.

І сярэдніх спецыяльніх адукацій СССР узнагародзіў нагрудным знакам «За выдатныя поспехі ў сцяне».

Нядайна па прадстаўленію Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта, акадэмік АН БССР Б. В. Бокуць.

## ЗА ВЫДАТНЫЯ ПОСПЕХІ

Лепшыя работнікі сістэмы вышэйшай адукацыі распублікі вызначаныя пастаянныя клопат або павышэнні ўзроўню ведаў

## ХАРЧОВАЯ ПРАГРАМА — СПРАВА КОЖНАГА

На працягу многіх гадоў з надыходам вяснова-летніяя пе-  
рыйды калектыў нашага ўніверсітэта ўключаліся ў агульнанародную справу — аказавае дапамогу колгасам і саўгасам Гомельшчыны ў нарыхтоўцы кармоў для грамадскага статку. Сёлеты вы-  
кладчыкі, супрацоўнікі і частко-  
ва студэнты аказвалі дапамогу сельскім працаўнікам з 7 чэр-  
вяна па 30 ліпеня. У работах прыняло ўдзел 285 выкладчыкі  
і супрацоўнікі, 161 нарыхтоў-  
вач. Яго выкладчыкі і супрацоўнікі  
дасягнулі найвышэйшай выпра-  
цоўкі.

Сярод агульнауніверсітэцкіх кафедр лепшыя вынікі мае кафедра фізічнага выхавання (загадчык В. А. Каліда, партртурор С. М. Дзегцяроў, рупорог В. В. Лісоўскі).

На падраздзяленні кафедры фізічнага выхавання ўзялі ўдзел 165 студэнтаў, біялягічнага — 80, эканамічнага — 57, матэматычнага — 30, фізічнага — 26. На іх рахунку — 218,4 т нарыхтоўкана сена. Усяго ж па гаспадарках вобласці яго назапашана 594,2 т — 132 % да устаноўленага плана.

На працоўнай вахце з най-  
лепшага боку праўяў сябе ка-  
лектыў кафедры фізічнага факультэта (загадчык У. М. Старыкай, старшина прафбюро — У. А. Пеніз). Яго выкладчыкі і супрацоўнікі дасягнулі найвышэйшай выпра-  
цоўкі.

Сярод агульнауніверсітэцкіх кафедр лепшыя вынікі мае кафедра фізічнага выхавання (загадчык В. А. Каліда, партртурор С. М. Дзегцяроў, рупорог В. В. Лісоўскі).

## ЗАДАННЕ ПЕРАВЫКАНАНА

## АРГАНІЗАЦЫЙНА-ПАЛІТЫЧНЫЯ МЕРАПРЫЕМСТВЫ РЭКАМЕНДАВАНА ДЛЯ ПРАВЯДЗЕННЯ У СТУДЭНЦКІХ СЕЛЬГАСАТРАДАХ

— Мабілізацыя студэнтаў і наўчэнцаў у перыяд асенніх сельскагаспадарчых работ на дастойную сутрэчу XXVII з'езда КПСС, какірктыў ўклад у рэалізацыю народнагаспадарчых планаў завяршальнага года піццігодкі.

Арганізацыя сацыялістичнага спаборніцтва па павышэнні прадукцыйнасці працы, якасці работы, скарачэнне тэрмінаў ўборкі агляды студэнцікіх атрадаў, якія працујуць на ўборцы бульбы, льну, агародніны і садавіны.

Стварэнне сумесці з камсамольскімі арганізацыямі колгасаў і сельскагаспадарчых работ на з павышэнні прадукцыйнасці працы, якасці работы, скарачэнне тэрмінаў ўборкі агляды студэнцікіх атрадаў перадавацца методамі агледзяйшых арганізацыйных брыгад. Аказанне неабходнай дапамогі школам, школам-інтэрнатам, дзіцячым дамам.

— Праца на патрыятычнай вахте, прысвечанай 50-годдзю стаханаўскага руху.

масці да парушальнікаў дысцыпліны і распарядку ў атрадах.

Вывучэнне матэрыяліяў Плеханава ЦК КПСС, палажэнняў ў вывадзенні, якія ўтрымліваюцца ў выступленнях кіраўнікоў Камуністычнай партыі і Савецкай дзяржавы, дакументаў і рашэнняў ЦК ВЛКСМ.

Прапагандызаціўны ўнутранай і зовнішніх палітыкі КПСС і Савецкай дзяржавы. Арганізацыя сумеснага з масавымі моладзю паліт-інфармацый, гутарак, сходаў, грамадска-палітыхнічных чытаванняў, тэматычных вечароў. Шэства над ветэранамі Камуністычнай партыі, вайны і працы, камсамола, выступленні агледзяйшых арганізацыйных брыгад.

Аказанне неабходнай дапамогі школам, школам-інтэрнатам, дзіцячым дамам.

— Праца на патрыятычнай вахте, прысвечанай 50-годдзю стаханаўскага руху.

— Да 22 верасня.

— Рэйд «Прырода» па ахове наўకольнага асяроддзя ў месцах работы сельгаса традавання.

— Тыдзень тэхнікі бясьпекі і санітарнага добраўпрадакавання лагераў.

— Першы тыдзень работы.

— Атрадны камсамольскія сходы, прысвечаныя падвядзеню вынікаў асенніх сельскагаспадарчых работ.

— Апошні тыдзень.

ласофф, якія забяспечылі са-  
мую высокую выпрацоўку ў разліку на кожнага байца.

Сярод студэнцікіх атрадаў лепшымі стаў атрад аградаў з эканамічнага факультэта (камандзір — М. И. с. кафедры ўліку і статыкі В. А. Мацкевіч). У разліку на кожнага байца тут нарыхтувалі па 2 тонны сена. А вось атрад піццікурскай спецыяльносці АМАЭІ гэта ж факультэт, які выкладаў у саўгасе «Лоеўскі», працаўнікі якіх выкладаў у саўгасе «Лоеўскі».

Ішчэ найкшэйшы паказчык у студэнцікіх атрадаў матэматычнага факультэта, які ўзячыў кафедру Т. Е. Шаўчэнка, камандзір Н. И. Іванава.

Пры выкананні ўсіх сельскагаспадарчых работ кожнаму атраду і яго байцу треба браць удзеленне на перадаванку.

А. КОСЦІКАУ,  
член універсітэцкага штаба працоўных спраў.

# АБ ПЕРШАКУРСНІКАХ – МОВАЙ ЛІЧБАЎ

На першы курс універсітета прынята 675 чалавек, сярод іх – 65 слухачоў падрыхтоўчага аддзялення, якія паспахова вытрымалі выпускныя экзамены.

Сяродні бал зачічаных у ГДУ адбітурыентаў склаў 4,54.

Сярод першакурснікаў – 646 сёлетніх выпускнікоў школ, 116 з іх атрымалі залатыя медалі. Першакурснікамі сталі 45 зволеных у запас з радоў Савецкай Арміі воінам. 79 юнакоў і дзяўчыт малыць па два і больш гадоў працоўнага стажу. З гэтага кантынгента 54 чалавекі паступілі на вучобу па выбранай спецыяльнасці.

Сярод першакурснікаў 286 – дзецы рабочых, 336 – служачых, 53 – калгаснікаў.

За кошт першакурснікаў партыйная арганізацыя універсітета папоўнілася на 4 чалавекі.

479 першакурснікаў – беларусы, 139 – рускія, 46 – украінцы, астатнія – іншых нацыянальнасцей.

267 першакурснікаў вучанца па месцу жыхарства. Гэта – гамельчане.

Сярод першакурснікаў пегава-жаючы дзяўчыты. Ix – 485 (72%). Юнакоў – 190 (28%). Заўважым, што ў першакурсніц сяродні бал атэстатаў склаў 4,65, у той час як у юнакоў – 4,28.



## РЭХА ПРАЦОУНАГА СЕМЕСТРА-85

### Мы – інтэрнацыяналісты

### ЁСЦЬ ПРА ШТО ЎСПОМНІЦЬ

Адным з адрасоў мінулага студэнцкага працоўнага лета была Чэхаславацкая Сацыялістычна Рэспубліка, Паўднёва-Чэшскага вобласці. Тут у лініі працаўнага наш інтэрнацыяналісты СБА «Дружба». Гэта паездка прадоўжыла даўні традыцыі амену студэнткамі атрадамі паміж ГДУ і Вышэйшай сельскагаспадарчай школай г. Чэшскі Будзёзвіць, пабраціма Гомеля.

Студэнцкі інтэрнат быў сформіраваны камітэтам камісама ўніверсітета на базе фізічнага факультета з ліку лепшых студэнтаў, найбольш актыўных камсамольцаў, ветэранаў будратрадаўскага руху. Падрыхтоўка да паездкі ў ЧССР почалася яшчэ з лютага, была напружанай і цікавай. За гэты перыяд байды атрада склала праграму агітбрыгады, падрыхтавалі наўгядную аглітацию і шэраг цікавых лекцый пра Савецкі Саюз. Шмат новага рабяты атрадаўся і пра ЧССР, таму з нецярпеннем чакалі пачатку працоўнага семестра.

Паездка ў ЧССР была доўгачаканай яшчэ і таму, што ў Паўднёвай Чэхіі нам прадстаўляла сустрака з добрымі сябрамі. Нагадаю, што інтэрнат «Дружба» сформіраваўся на фізічным факультэце

ящчэ ў 1984 годзе і мінульым летам працаўнага у калгасе імя Леніна (вёска Пакалюбічы) разам са студэнтамі Вышэйшай сельскагаспадарчай школы, якія прыбылі з СССР. Тады і звязалася наша сіброўства, якое вытрымала прабаванія будратрадаўскага лета. Сабры не забывалі адні другіх, вялі пераписку, абменяваліся сувенірамі. І вось праз год зноў сустрака. Цяпер ужо на чэхаславацкай зямлі.

Наш атрад працаўнага на будаўнічых аблектах саўтаса «Шумава»: будаўніцтве кароніка, сіласнага сконічна пляцоўкі для жывёлы. Побач з намі працаўнага чэшскія сабры і рабочыя саўтаса. Сацыялістычна спаборніцтва дапамагло перавыканію дадзедзены план будаўнічых работ.

Па заканчэнні кожнага працоўнага дня мы знаёмліміся з помнікамі гісторыі і культуры Паўднёвай Чэхіі, арганізоўвалі спартыўныя спаборніцтвы, прагулкі па малаяўнічых ваколіцах горада Нове Грады. Байцам атрада запамяталася сустрака з выкладчыкамі Вышэйшай сельскагаспадарчай школы, кіраўнікамі саўтаса «Шумава».

Паспахова спрабіўшыся з заданнем, мы зрабілі цікавую

паездку па Чэхаславакіі. Наведалі гарады Часке-Будзёзвіць, Табор, Трабон, Пльзень, Хеб, Карлавы Вары, Марыянскія Лазні, замкі Глубока і Чэрвеня Льгота. Вельмі цікавым быў турыстычны паход на гару Клещ, дзе мы агледзелі астранамічную абсерваторию, прысутнічалі на спектаклі адзінага ў ЧССР тэатра з рухомай трывунай, размешчанай пад адкрытым небам у малаяўнічым лесапарку горада Часкі Крумлаў. Мнонае ўражанне на байцоў атрада зрабіла наведванне мемарыяльнага комплекса вёскі Лідзія, спаленай фашыстамі ў чэрвені 1942 года.

Экскурсійна – азнямленчай праграма закончылася ў сталіцы ЧССР – г. Прага. За час чатырохдзённага знаходжання ў гэтым цудоўным горадзе байцамі атрада наведалі нацыянальныя тэхнічныя музеі. Галерою еўрапейскага мастацтва, выстаўку «40 мірных гадоў», саборы Святога Віта і Святога Мікалая, Брненскі сад, Страгоўскі палац і інш.

Закончыўся працоўны семестр, але ў нашай паміці засталася цёплыя сустэречы на чэхаславацкай зямлі, не паўторнія помнікі гісторыі і культуры чэшскага народа, выдатная прырода Паўднёвой Чэхіі.

I. СЕМЧАНКА,  
камандзір атрада, асіс-  
тэнт кафедры агульной  
фізікі.

### ЛЕПШАЯ ШКОЛА ЖЫЦЦЯ

Закончыўся яшчэ адзін, восмы, ў гісторыі нашага атрада імя М. Мароза, працоўны семестр. Для многіх байцоў ён быў апошнім у будратрадаўскай біографіі. Чатыры сезоны павадарнаму працаўнага ў атрадзе Галіна Мезадрожная, Ларыса Мялеха, троі – Валянціна Карніеўіч, Аня Журо і іншыя дзяўчыты. За кожнай з іх захавалася гарантоўна права наведаць свой атрад у любы час. У паміці назустріч яшчэ застануцца цяжкія, але радасныя дні, праўжыты ў атрадзе, агульныя справы.

Сёлета мы працаўнага ў саўтасе «Кісянів-Рагачоўская» раёна на ўборцы зерневых. Свае цяжкісці былі і на гэты раз. Доўгі час гаспадарка не магла забіспечыць адначасовай работай усе 40 байцоў. Тому дадвордзілася пастаянна турбаванца самім, каб не заставацца без нагружкі. А самае галоўнае, што хочацца адзначыць, – непрымрымым адносінамі дзяўчыт

да безгаспадарчасці і непрадуктыўнай працы на вытворчасці. У гэтых мэтах праводзіліся рэйды «Камсамольская праజэктара» і выпускаліся фотагазеты, дзе паведамлялася аб заўважаных недахопах. Думаецца, нашы сігналы дапамаглі іх выправаўляць.

Сацыялістычныя, абавязацельствы, узятыя атрадам на мінулае лета, выкананы. У вольны ад працы час нашы дзяўчыты выступілі з канцэртамі мастацкай самадзеянасці, былі жаданымі гасцямі выхаванцаў дзяцічага сада. Добраў успаміны засталіся ад фестывалю студэнцічных атрадаў, які адбыўся ў г. Рагачове. Там наші калектыў быў прызнаны самым дружным і арганізаваным. Пераможцамі выйшлі Сацыялістычныя, абавязацельствы, узятыя атрадам на мінулае лета, выкананы. У вольны ад працы час нашы дзяўчыты выступілі з канцэртамі мастацкай самадзеянасці, былі жаданымі гасцямі выхаванцаў дзяцічага сада. Добраў успаміны засталіся ад фестывалю студэнцічных атрадаў, які адбыўся ў г. Рагачове. Там наші калектыў быў прызнаны самым дружным і арганізаваным. Пераможцамі выйшлі

нава, напрыклад, была мачнейшай у лёгкаатлетычным кросе на 500 м. Ва ўпартай, вельмі цяжкай барацьбе заваявала перамогу каманда валейбалістак, за якую выступілі А. Гарбуза, Т. Радзікова, Р. Халадзіна, В. Дударэнка, С. Клешчанок. В. Карніеўіч.

Есць у нашым атрадзе адна вельмі добрая традыцыя: праводзіцца свята імянініка. У гэтым дні запрашваюцца дзяяцьця гасці – былыя байцамі атрада. Сёлета свята прыйшло вельмі цікава, насычана. Для дзяўчыт-імяніннікі, якіх у атрадзе аказаўлася пяць, мы падрыхтавалі святочную праграму, падарункі, вырабавалі іх спрты, фантазію і ўмение ў конкурсе «Ануш, імяніннік!». А каб кожны з прысутных адчуў сябе імяніннікам, арганізоўвалі гумарыстычны конкурс «Ануш, усё!». Затым мы прыйшли ў мясцовы сельскі Дом культуры, дзе адбыўся канцэрт для вясковых жыхароў. Урачытасці працягваліся зноў у лагеры. Вечарами мы глядзелі слайды аб летніх практицы і свяце біяфака «Нептуна». У завяршэнне была дыскатэка, пасля якой дзяўчыты траўці змены з прыўзнятым настроем адправіліся на працу.

Так, вельмі шмат цікавых і радасных падзеяў можна прыгадаць за гады работы ў студэнцічных атрадах. Таму ад усяго нашага атрада і ад сябе асабіста хачу сказаць першакурснікам: з першага ж курса ўступіліце, рабяты, у будратрад! Гэта – самая лепшая школа, дзе вы зможаце сябе прaverыць у працы, набыць спрайдных сяброў.

T. ШАПАВАЛАВА,  
камандзір студэнцкага атрада імя М. Мароза з біялагічнага факультэта.

### У ГОРАДЗЕ ЮНАЦТВА

Буйнейша ў нашай рэспубліцы прадпрыемства галіны – Светлагорскі завод штучнага валацана – стаў месцам правядзення летніяга працоўнага семестра для 85 студэнтаў Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Тры атрады – «Крыштал», «Мададось» і «Асоль» з фізічнага і гісторыка-філалагічнага факультэтаў прыехалі ў жыўні горад хімікаў, горад юнацтва – Светлагорск. Упершыню давалося дзяўчытам прапрацаўнікамі за станкамі, вырабляючы кірпичную тканіну для шын. Тым большую адказнасць адчуваў кожны з нас, калі нам даверылы працівнікі час працаўнікамі ўсёже не на правах вучаніц, а як саўладчыны рабочыя. У трах цехах – прадзільным, ткацкім і круцільным – спасцілі мы сакрэты вытворчасці штучнага валацана.

На заводзе працуе шмат моладзі, а там, дзе ёні ўсё ўзялі, вырабляюць кірпичную тканіну для шын. Тым большую адказнасць адчуваў кожны з нас, калі нам даверилы працівнікі час працаўнікамі ўсёже не на правах вучаніц, а як саўладчыны рабочыя. У трах цехах – прадзільным, ткацкім і круцільным – спасцілі мы сакрэты вытворчасці штучнага валацана.

Модная дружба, узаемаразуменне засуды ставіўшія становішчамі добрымі помочнікамі ў любой справе. Так было і ў нашым атрадзе «Крыштал». Разам быле не толькі ў цехах, але і пасля работы. Хадзілі мы горадскую выстаўку кветак у Дом культуры хімікаў, рыхталі з байцамі іншых будратрадаў, якія працаўнікамі таскамі ў Светлагорску, дыскатку. А яшчэ – незадавынім сталі для нас і нашы дзяўчыт Ларысы Маркевіч, Анжэлы Маўравай. Святланы Дуброўскай, у якіх дзені нараджэння выпаў на месец жыўні, праведзены ў атрадзе дзені імянініка.

Людміла ГУЛЯКОВА,  
камандзір атрада  
«Крыштал» фізічнага  
факультэта.

### ЗНАЙСЦІ СЯБЕ

Самае апошніе пытанні, якое задалі мне на развітанне рабяты, было такім:

— Ці будзе і наступным летам ствараны тэакі атрад, які сёлета?

Гледзячы на вочы падліткі, у якіх сяячыўся агенцкі наядэл, я думаў: так, макаранкаўскі атрады падліткі, наўгародскія, іх павінна быць больші. Падстаду для таго, каб іх было даўшыся, падліткамі падліткімі і з гэтымі часамі, пасля яе, назыраў, рабіў выવады. І цяпер магу сказаць, што выхаванніе працяг, калектывам дае стаўпчыя вынікі. 28 юнакоў і дзяўчыт, навучэнцамі Гомельскага ГПТВ № 22 будаўнікоў, якія уваходзілі ў макаранкаўскі атрад «Альтэр», дзе магу даручыць камандзірам, паказалі ў час летніяга працоўнага семестра, што могуць добра працаўнікамі, несці адказнасць за свае учынкі, паводзіны. Прывізшы большасці з іх пасля працівнікаў шын, якое яны многія паспелі зразумець, будуть выкраслены са списаў «цяжкіх».

Зразуменіе унутраны свет рабяты, не бачыць у іх характарах толькі адмоўнае, але і дапамагчы абудзіцца доброму – гэтым кіраваліся ў рабоце я і камісар атрада і пілсударма і кіраваліся суб'ектамі, якія змяніліся ў дзяцінстве. Дыскотка саўгаса звярнулася за дапамогай да рабяты. Яны без лішніх размоў і без прамаруджвання ўзяліся за справу і ўсё было.

Не адмаўляліся рабяты выйсці на работу і ў выхадныя дні, каб дапамагчы саўгасу нарыхтаваць сена. 471 тонн збору на зіму.

Атрад аказаўся таксама шэфскім дапамогу 4 сем'ям загніўшымі ў гады Вялікай Айчынай вайны воянам і партызанам, адрамантаваў і аформіў да пачатку жыўні агітвонкі.

Па выніках траўція працоўнага семестра многіх рабятаў засуды ўзнягроадзілі граматамі. Віктар ШВЕДАУ, камандзір атрада «Альтэр», студэнт 5-га курса матфака.

# АГУЛЬНЫМІ НАМАГАННЯМІ

У жыўкі выдадзены загад па универсітэту «Аб узмаценні работы па антала-гольнай прапагандзе сярод прафесарска - выкладчыцкага саставу, студэнтаў, слухачоў падрыхтоўчага аддзялення, рабочых і служачых універсітэта».

У загадзе назначаецца, што ў сучасных умовах, калі ўсё паўнай раскрываюцца стваральныя сілы сацыялістычнага ладу, асаблівае значэнне набывае строгае захоўванне прынцыпа камуністычнай маралі, пераадоленне шкодных зычак і перажыткаў, перш за ўсё такой уродлікай зычы, як злойківание спрятных напіткаў.

Выпадкі парушэння права парадку і ўжывання алкаголю да канца не выкананы сярод студэнтаў і супрацоўнікаў універсітэта. На фестыvalах і ў структурных падраздзяленіях барацьба з гэтымі негатыўнымі зычамі нядрдка вялася фармальная. Недастаткова было скандызаваны ў даным напрамку намаганні дэканата, кафедр, грамадскіх арганізацій. У планаванні і правядзенні вучэна-выхаваўчай работы ўдзялялася мала ўвагі пытанням занятасці студэнтаў у пазавучэбны час. Слаба выкарыстоўваліся розныя методы антала-гольнай прапаганды, сярод моладзі, асабліва ў інтэрнатах.

Выдадзеным загадам дэканы факультета, загадыкам

кафедр і лабараторый, кіраўнікі іншых структурных падраздзяленій абавязаны павышыць асаўбістую адказнасць за стварэнне ў калектывах непрымірных адносін да любых фактавых ўжывання спрэтынаг напіткаў, узьміць падкантроль асоб, скількіх да ўжывання алкаголю і адхілення ад правілаў супольнага жыцця. Для выканання п'янства і алкаголізму паставлена задача больш эфектыўна выкарыстоўваць слузы закона. Треба ёсць у сістроне прымяняць прадугледжаныя заканадаўствам меры да супрацоўнікаў універсітэта.

Якія дапускаюць распіцце спрэтынаг напіткаў у памішкіні універсітэта, у нечвэрзом стане з'яўлююцца на работу, у грамадскіх месцах. Неабходна дабіцца поўнага ўхілення ўжывання алкаголю ў студэнтскім сяроддзі. У месцах адпачынку моладзі. Ні ў якім разе нельга дапускаць распіцце спрэтынаг напіткаў на маладёжных вечарах, пры арганізацыі калектуўных выездоў, экспкурсій, турыстычных паходоў і іншых масавых мерапрыемстваў. Катэгорычна забаронена распіцце спрэтынаг напіткаў, з'яўленне ў нечвэрзом стане студэнтаў у інтэрнатах. Універсітэту.

На выкладчыкаў, супрацоўнікаў, студэнтаў і слухачоў ПА, якія адступаюць ад патрабавання загада, будутьнакладацца самыя строгія

меры ўздзеяння аж да звалення з работы і выключэння з універсітэта.

Загадам па універсітэту прадугледжана больш актыўная прыцягвальніцтва выкладчыкаў, студэнтаў, рабочых і служачых у грамадска-палітычную жыццё, наўукова-тэхнічную творчасць, удасканальцца самастойнай вучэбнай работай студэнтаў, ствараць спрыяльныя ўмовы для заняткай фізічнай культуры і спорту, малярнай аблічча чалавека. Супрацоўнікам бібліятэкам сумесна з кураторамі груп неабходна праводзіць бібліографічныя агляды, абмеркаванне літаратуры п'янства і алкаголізму, пастановы Савета Міністраў СССР. Указ Прэзідзіума Вярхоўнага Савета СССР «Аб узмацненні барацьбы з п'янствам і алкаголізмам» пры вывучэнні алпаведных раздзелаў і тэм, курсы гісторыі КПСС, філософіі, палітканоміі, наўуковага камунізму, савецкага права. У выкладанні грамадска-палітычных, гуманітарных прыродазнанічых дысцыплін трэба прадугледжаны пытанні барацьбы з п'янствам і алкаголізмам, ажыццяўляць іх ізлажэнне ў духу прынцыповай лініі партыі, наўкраванай на ўмацаванне падаку, сацыялістычнага быту.

Рэдакцыя шматтыражнай газеты «Гомельскі універсітэт», рэдкалегіям нацененных газет факультета даручана разгулярна змяшчаць матэрыялы парадку і сацыялістычнага быту.

Прадугледжана аформіць выстаўку спецыяльной літаратуры аб шкодзе алкаголю, яго згубнымі ўздзеяннямі на здароўе, маральнае аблічча чалавека. Супрацоўнікам бібліятэк сумесна з кураторамі груп неабходна праводзіць бібліографічныя агляды, абмеркаванне літаратуры п'янства і алкаголізму, пастановы Савета Міністраў СССР. Указ Прэзідзіума Вярхоўнага Савета СССР «Аб узмацненні барацьбы з п'янствам і алкаголізмам» пры вывучэнні алпаведных раздзелаў і тэм, курсы гісторыі КПСС, філософіі, палітканоміі, наўуковага камунізму, савецкага права. У выкладанні грамадска-палітычных, гуманітарных прыродазнанічых дысцыплін трэба прадугледжаны пытанні барацьбы з п'янствам і алкаголізмам, ажыццяўляць іх ізлажэнне ў духу прынцыповай лініі партыі, наўкраванай на ўмацаванне падаку, сацыялістычнага быту.

Ва універсітэце створана камісія па барацьбе з п'янствам у складзе 9 чалавек на чале з прэрэктарам па завочнаму наўчанню Л. М. Сечкам.

Найхульнае выкананне загада — грамадзянскі абавязак кожнага члена універсітэцкага калектыву.

## ЗАПРАШАЕ КЛУБ «МАЛАДОСЦЬ»

Універсітэцкі студэнтскі клуб масцадзкай самадзейнасці «Маладосць» аб'яўляе дадатковы набор юнакоў і дзяўчат у наступныя калектывы:

- ансамбль народнага танца «Калінка»;
- народны студэнтскі тэатр;
- ансамбль палітычнай песні;
- духавы аркестр;
- ансамбль народных інструментau;
- ансамбль эстраднага танца;
- студэнтскі ансамбль эстрадных мініядор;
- вакальнай-харэаграфічны фальклорны ансамбль;
- агітайдынай - мастацкая брыгада;
- студэнцкі хор;
- гурток чытальника.

Запіс праводзіцца што-дзённа з 9 да 18 гадзін у клубе мастацкай самадзейнасці універсітэта (актавая зала вуч. корпуса № 1, 2-гі паверх).

## З МЕДАЛЁМ ЧЭМПІЁНА

У Гомелі выхавана нямана выдатных майстроў сучаснага піацбор'я, якія пасляхова абаранілі гонар вобласці на рэспубліканскіх слаброніцтвах, а Беларусь — на ўсесаюзной арене. Некаторы з іх атрымалі вышэшую адукцыю ў сценах нашага універсітэта.

Эстафету ад ветэранаў прыняў юны гамельчанін Андрэй Смірноў. У яго спартыўнай біографіі сёлетні сезон зоймі асаблівай месцы. У складзе зборнай каманды рэспублікі Андрэю было даверана выступаць на I Усесаюзных юнацкіх гульнях. Гэтыя слаброніцтвы праходзілі ў горадзе-герое — Мінску і прысвячаліся 40-годдзю Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне.

На гульнях трывалфальная поспеху дабіліся юны беларускі піацбор'я. Яны ўпэўнені заўважалі камандную перамогу, а ў індывідуальным заліку ім дасталіся ўсе прызывы месцы.

Найбольшай пахваль заслужыў Андрэй Смірноў. Добра ён выступаў на ўсіх відах праграм, але самы лепшы вынік паказаў у кросе, дзе значна аперадзіў усіх сваіх сапернікаў. Гэта дазволіла яму набраць лепшы суму ачкоў і заваяваць званне чэмпіёна Усесаюзных юнацкіх гульняў і адначасову юнацкага першынства СССР.

Спартыўны поспех Андрэй Смірноў замацаваў на ўступных экзаменах на факультэт фізичнага выхавання нашага універсітэта: стаў яго першакурснікам.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

## ШЧАСЛІВАЕ ПЛАВАННЯ



Нядыўна адбыўся ўсесаюзны слаброніцтвы крыйсерскіх яхт на Кубак Чорнага мора. У састаў экипажа яхты «Энергія» уваходзілі малоды наўуковыя супрацоўнікі кафедры оптыкі фізичнага факультэта Юрый Крылоў, які разам са сваімі таварышамі выйшаў пераможцам.

...Яшчэ ў школьнай гадзе Юрый захапіўся воднымі відамі спорту. Калі працаўнаваў на Гомельскім суднабудаўнічым-суднарамонтным заводзе, «займаўся воднымі лыжамі, быў прызначаны гардзінскім слаброніцтвам. Тады ях упершыню ўбачыў ветразь, якому-1 аддаў перавагу.

Ужно па працы некалькіх гадоў спартсмен сплазне сакрэты самай старэйшай на зямлі прафесіі мораплавца.

Поспех прыйшоў не адразу. У выніку амбіксаваныхмагчысцасцей плавання крыйсерскіх яхт на Р. Сож Юрию даводзілася трэйніроўка пад Кіевам, на Кіеўскім водасховішчы. На гэта траціліся святочны дні, час адпачынку.

Цяжкасцей было нямана. Да таго ж на трэці гады ад актыўных трэніроўкаў Юрыя адварвала храбра. Аднак ён знойшоў у сабе сілы і зноў сеў за штурвал яхты.

Летасць на адкрытым першынстве Украсвета «Воднік» у гонцы Кіеў — Крэмэнчук экипаж яхты, у які ўваходзіў і Ю. Крылоў, заняў другое месца. С сёлетнім зоказам наўнамернасць свайго поспеху: стаў бронзовым прызёрам адкрытым рэспубліканскім рэгатам на Кубак Вялікага Дняпра па маршруту Кіеў — Адаса, прысвечаным 40-годдзю Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне.

Пра апошні ж поспех Юрыя Крылоў ман ўжо гаварыць ў пачатку карэспандэнцыі. Пажадае ж яму сем футаў пад кілем і новыя дасягненні на водных магістралах.

**В. ЗАЛАТАРЭНКА,**  
адказны за спартыўную  
масавую работу прафбюро  
кафедры оптыкі.  
На здымку: Ю. Крылоў на  
треніроўцы.

Рэдактар, партком, грамадскія арганізацыі ўніверсітэта, дэканаты гісторыка-філалагічнага факультэта, кафедра гісторыі СССР і БССР выказваюць глыбокася спачуванне выкладчыкам гэтыя наўскаткаў на члене кафедры ГУСЕВАЙ Маргарыце Васільевне ў вышадку напатканаўшага яе гора — смерці МАЦІ.

Дэканат і грамадскія арганізацыі гісторыка-філалагічнага факультэта, кафедра гісторыі СССР і БССР выказваюць глыбокася спачуванне лабараторыі гэтыя наўскаткаў на члене кафедры ЛЯВОНАВАЙ Але Віктораўне вышадку напатканаўшага яе гора — заўчастай смерці МАЦІ.

«Гомельскі ўніверсітэт» — орган парткома, ректората, комітета ЛКСМВ і прафкомов Гомельскага гosударstvennogo universiteta (на беларускім языке). Гомельская фабрыка «Палесdruk» Дзяржкамтэхта БССР на справах выдавецтва, паліграфіі і книжнага гандлю. Гомель, Савецкая, 1. Аб'ём — 1 друк. аркуш. Тыраж 2000 экз.